

Каляндар культурных падзей Шчучынскага раёна на 2017 год

СТУДЗЕНЬ



7 студзеня – абрад «Калядкі» Традыцыйнае беларускае гулянне, напоўненае абрадавай сімволікай, дзеяснямі, песнямі: і інш. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 28033



8 студзеня - калядныя сустрэчы “Хрыстос нараджаецца! Слаўце!” адбудуцца на базе ДУК “Шчучынскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці” арганізуюцца сумесна з праваслаўнай царквой. Дадзенае мерапрыемства прысвечана вялікаму праваслаўнаму святу - «Нараджэнне Хрыстова». (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 26061



13 студзеня - конкурсная праграма «Ау, Снягуркі!». Гасцей чакае конкурсная праграма для «Снягурак» (Снягуркі - моладзь арганізацый раёна), цікавыя рэжысёрскія знаходкі, пацешныя гульні, віктарыны. (г. Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 (01514) 2 92 40



Студзень-люты - Злёт перадавікоў вытворчасці і лепшых па прафесіі ў сацыяльна-культурнай сферы. Эканамічныя спаборніцтвы і конкурсы лепшых па прафесіі завяршаюцца злёт перадавікоў - маштабнай ўрачыстай цырымоніяй. Падводзіць вынікі працоўнага спаборніцтва стала добрай традыцыяй. Бо якім бы складаным ні быў мінулы год, прыемна падвесці яго вынікі на аптымістычнай ноце - уручэннем узнагарод лепшым работнікам і калектывам горада, якія заслужылі іх добрасумленнай працай, значнымі

дасягненнямі ў розных сферах дзейнасці.
(г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 29240

ЛЮТЫ



23 лютага - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцы Айчыны. Традыцыйныя мерапрыемствы, прысвечаныя ветэранам ваеннай службы. У гэты дзень праводзяцца мітынгі, святочныя канцэрты. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) Тэл. 8 (01514) 28033

26 лютага - раённае народнае свята «Масленіца». У праграме свята тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт калектываў аматарскай творчасці, «горад майстроў». Для жыхароў і гасцей арганізавана работа гульнявых, турыстычных, спартыўных пляцовак, батлеечныя ўяўленне. Відовішчны атракцыён «Ледзяны слуп» і спаленне пудзіла. Па традыцыі Вас чакаюць палаткі з ужо звыклымі зімовымі стравамі: шашлыком, каўбаскамі, беляшамі, піражкамі і, вядома, блінамі - сімвалам свята. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 28033

САКАВІК



5-8 сакавіка - мерапрыемствы, прысвечаныя Міжнароднаму жаночаму Дню 8 сакавіка. Сучаснае святкаванне Жаночага дня лічыцца днём вясны, жаночай прыгажосці, пяшчоты, душэўнай мудрасці і ўвагі да жанчыны. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 28033

Красавік



2 красавіка - святая праграма да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Урачысты канцэрт калектываў аматарскай творчасці Шчучыншчыне, які адлюстроўвае тэму супрацоўніцтва і дружбы паміж саюзнымі дзяржавамі. (г.Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 (01514) 28033



16 красавіка - абрад «Валачобнікі» Волочэбный абрад - абыход дамоў у велікодную нядзелю, які суправаджаецца выкананнем валачобная песень, вершаў і віншаванняў. Гэты абрад быў прымеркаваны да свята Уваскрэсення Хрыста. У мінулым лічылі, што ён спрыяе ўраджаю, дабрабыту сям'і. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) Тэл. 8 (01514) 28033



22-26 красавіка - мерапрыемствы, прымеркаваныя да трагедыі на Чарнобыльскай АЭС. 26 красавіка 1986 года на чацвёртым энергаблоку Чарнобыльскай АЭС адбылася аварыя, якая стала найбуйнейшай катастрофай у гісторыі атамнай энергетыкі. Якія праводзяцца мерапрыемствы, з'яўляюцца данінай памяці загінуўшым людзям. (г.Шчучын. Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 28033

МАЙ



1 мая
Свята «Майские напевы», прымеркавана да аднаўлення работы гарадскога фантана. Менавіта з гэтымі дэкаратыўным аб'ектам гарадскога ландшафту ў Шчучынцаў нязменна асацыюецца прыход сонечных дзён. Фантан для гараджан - адно з любімых месцаў сустрэч. Адкрыццё сезона фантана па традыцыі адзначаць яркай святочнай праграмай. (Г.Шчучын) Тэл. 8 (01514) 29240

9 мая - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Перамогі. Урачысты канцэрт і мітынг, прысвечаныя перамозе ў Вялікай Айчыннай вайне. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 28033



14 мая - Мітынг, прысвечаны Дню Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. Штогод у другую нядзелю мая адзначаецца дзяржаўнае свята "Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь". Атрыбутамі любой суверэннай дзяржавы з'яўляюцца дзяржаўныя сцяг, герб і гімн. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 28033

21 мая - мерапрыемствы, прысвечаныя Сусветнаму Дню памяці ахвяраў СНІДу Мэтай Сусветнага дня памяці ахвяраў СНІДу з'яўляецца павышэнне глабальнай дасведчанасці аб ВІЧ / СНІД і дэманстрацыя салідарнасці перад тварам пандэміі. У гэты дзень прадастаўляецца найбольш рэальная магчымасць распаўсюдзіць інфармацыю аб статусе пандэміі і садзейнічаць прагрэсу ў прафілактыцы і лячэнні ВІЧ / СНІДу. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 28033

ЧЭРВЕНЬ



1 чэрвеня - мерапрыемствы, прысвечаныя Міжнароднаму дню абароны дзяцей. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) Тэл. 8 (01514) 28033



22 чэрвеня - Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. Тэатралізаваны мітынг-памяць. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 28033



25 чэрвеня - Дзень моладзі. У праграме свята канцэрты лепшых творчых моладзевых калектываў і выканаўцы раёна розных жанраў, гульнявыя праграмы, ўзнагароджанне актывістаў моладзевага руху, святочная дыскатэка. (г.Шчучын) Тэл. 8 (01514) 29240



24 чэрвеня "Мота-шоу" 24 чэрвеня ў аграгарадку Ражанка пройдзе "Мота-шоу", у рамках якога збяруцца аматары мотатэхнікі. Гледачоў чакаюць захапляльныя спаборніцтвы паміж матацыклістамі і веласіпедыстамі, конкурсы для гледачоў, святочны канцэрт і многае іншае. (аг.Рожанка) тэл. 8 (01514) 28033

ЛІПЕНЬ



1 ліпеня - фальклорныя свята "Паміж намі, суседзямі" У фальклорным свяце, які адбудзецца ў аг. Дэмбрава, возьмуць удзел жыхары суседніх вёсак. Будуць прадстаўлены падворкі з мясцовай традыцыйнай кухняй, вырабы майстроў, якія жывуць у гэтым рэгіёне, а таксама гасцей з іншых раёнаў. Адбудзецца святочны канцэрт, у якім кожны з удзельнікаў - суседзяў прадэманструе свае творчыя здольнасці. (аг.Демброво) Тэл. 8 (01514) 28033



3 ліпеня - мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Урачыстыя канцэрты, прысвечаныя Дню Незалежнасці нашай краіны. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) Тэл. 8 (01514) 28033



6 ліпеня - народнае свята «Купалле». Гулянне на беразе возера, запальванне вогнішча, варажба на вянках, выступленне калектываў аматарскай творчасці, кіраванне карагодаў, гульні. (г.Шчучын, адкрытая пляцоўка каля цэнтра культуры) тэл. 8 (01514) 2 88 82



15 ліпеня свята паэзіі «Стану песняў у народзе ...» 15 ліпеня ў г.п. Астрына жыхароў і гасцей збярэ свята ў гонар беларускай паэткі, празаіка, актрысы і педагога, Алаізы Сцяпанаўны Пашкевіч (Цёткі). Шмат цікавых фактаў змогуць даведацца ўдзельнікі свята аб біяграфіі і творчай дзейнасці нашай знакамітай зямлячкі. (г.п. Астрына) Тэл. 8 (01514) 30344



23 ліпеня - свята творчасці і крэатыўнага адпачынку «... І той хто з песняй па жыцці крочыць, той ніколі і нідзе не прападзе! ...» У аг. Руткевічы адбудзецца свята творчага і крэатыўнага вольнага часу для работнікаў культуры і аўдыторыі гледачоў. У праграме свята: спартыўнай пляцоўкі, квэст, конкурсы, канцэртная праграма. (Аг. Руткевічы) Тэл. 8 (01514) 72082

30 ліпеня "Уладар сяла" 30 ліпеня ў гарадскім пасёлку Астрына пройдзе раённы этап рэспубліканскага конкурсу "Уладар сяла". Удзел у спаборніцтве прымуць сем'і з раёна. Яны будуць спаборнічаць у традыцыйных конкурсах: спяваць, танцаваць, распавядаць пра сябе і здзіўляць журы сваімі кулінарнымі шэдэўрамі. (г.п.Астрына) тэл. 8 (01514) 28033

жнівень



9 жніўня "Свята Раковичской іконы Божай Маці" Хросны Ход да Раковичской абраза Найсвяцейшай Багародзіцы збірае вялікую колькасць паломнікаў. Для ўсіх жыхароў і гасцей будуць арганізаваны акцыя, выстава-продаж сувенірнай прадукцыі, канцэрт аматарскай творчасці. (аг. Ракавічы) Тэл. 8 (01514) 72848

15 жніўня Свята «Навадворскі фэст». Пасля святочнага набажэнства ў Юр'еўскі касцёле работнікі Навадворскага Дома культуры запрашаюць наведаць выставу кветак, лекавых траў і сельскагаспадарчай прадукцыі. Вяскоўцаў і гасцей чакае святочны канцэрт калектываў аматарскай творчасці. Для маленькіх удзельнікаў свята будзе працаваць дзіцячая гульнявая пляцоўка. (аг.Новый Двор) Тэл. 8 (01514) 45131



13 жніўня "Фэст кветак». У праграму фестывалю ўваходзяць конкурсы букетаў, кветкавых кампазіцый, касцюмаў, капелюшоў з кветак. Акрамя таго, прапануецца гісторыка-рамантычная прагулка, па славуцасях пасёлка такія, як: палацава-паркавы комплекс

26-27 жніўня Свята горада У праграме свята: авіяцыйна-спартыўнае свята, выступ зорак беларускай эстрады, канцэрты аматарскай творчасці Гродзенскай вобласці. Свята, дзе можна ўбачыць выступы лётчыкаў і парашутыстаў Ваенна-паветраных Сіл і

Святаполк-Чацвярцінскіх, касцёл Ушэсця Найсвяцейшай Панны Марыі, парк каменных скульптур, кветкавыя сядзібы, выставачная зала Пінхус Крэменя. Майстар-класы народных рамёстваў, выстава-продаж вырабаў народных умельцаў. Кансультацыі спецыялістаў па вырошчванні кветкі ландшафтным дызайне. (Шчучынскі раён, г.п. Жалудок) Тэл. 8 (01514) 2 88 82

войскаў СПА Рэспублікі Беларусь, бранятанкавай тэхнікі і спартыўных аўтамабіляў, атрада міліцыі асаблівага прызначэння, аглядныя палёты на паветраным шары, шырокую канцэртную праграму. (г. Шчучын і тэрыторыя былога аэрадрома) Тэл. 8 (01514) 2 88 82



29 жніўня "Свята ляхчыны» Да свята арэхавага Спаса работнікі Ляшчанскі сельскага клуба запрашаюць на конкурс па зборы арэхаў, наведаць выставу-продаж майстроў народнай творчасці з майстар-класамі па вырабе вырабаў з лазы, па вырабе плеченых, пакаштаваць стравы мясцовай традыцыйнай кухні. (Аг. Лещанка) Тэл. 8 (01514) 31801

ВЕРАСЕНЬ



17 верасня Свята музыкі Чэслава Немена. Свята з'яўляецца данінай памяці вялікаму музыканту, кампазітару і паэту, які змяніў ўяўленне пра музыку 20 стагоддзя. Ён апярэдзіў час сваім музычным бачаннем і стылем. І да сённяшняга дня ён з'яўляецца нязменным эталонам «наватара» і «эксперыментатара» у музыцы. (Беларусь, Польшча) (Шчучынскі раён, «Стара-Васілішкаўскі клуб-музей» в. Старыя Васілішкі, аг. Васілішкі) Тэл. 8 (0152) 2 88 82

24 верасня "Свята грыбоў" У аг.Першамайск пройдзе фестываль грыбоў. Гэта добрае мерапрыемства для сямейнага адпачынку. Тут можна пакаштаваць прама на прыродзе прыгатаваныя прысмакі з грыбоў і стаць гледачом або нават удзельнікам забаўляльнай праграмы. Па перыметры святочнай паляны разгорнецца экспазіцыя дэкаратыўна-прыкладнай творчасці, дзе майстры прадставяць вырабы якія паказваюць грыбы і выкананыя з розных матэрыялаў. (Аг.Першамайск) Тэл. 8 (01514) 51906

КАСТРЫЧНИК



1 кастрычніка Раённае свята «Шчучынскі кірмаш». Кірмаш, арганізаваная ў лепшых традыцыях Шчучынскай зямлі. (г. Шчучын) Тэл. 8 (01514) 2 88 82

лістапад



9 лістапада Урачысты сход, прысвечаны дню работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці аграпрамысловага комплексу. Свята аб'ядноўвае хлебарабаў, механізатараў, жывёлаводаў і ўсіх тых, хто любіць працаваць



24 лістапада Раённы фестываль КВЗ. Кожная каманда рыхтуе выступу, якія раскрываюць інтэлектуальны і творчы патэнцыял каманды ў конкурсных заданнях гумарыстычнага характару. (Г. Шчучын, цэнтр культуры) Тэл. 8

на зямлі, укладваючы душу і сілу для атрымання ўраджаю, не баіцца фізічна цяжкай працы, варта шматвяковым традыцыям. (г. Шчучын, цэнтр культуры) тэл. 8 (01514) 29240

(01514) 29240

снежань



26 снежня Ушаноўванне таленавітай моладзі раёна «Феерверк талентаў». Традыцыйнае мерапрыемства, якое праводзіцца з мэтай падтрымкі таленавітай моладзі раёна і з'яўляецца магутным стымулам для развіцця творчага патэнцыялу асобы. Ва ўрачыстай абстаноўцы будзе праведзена ўзнагароджанне пераможцаў і прызёраў абласных, рэспубліканскіх і міжнародных фестываляў і конкурсаў. (г.Шчучын) тэл. 8 (01514) 2 88 82

25-31 снежня Навагоднія і калядныя мерапрыемствы. (г.Шчучын, Шчучынскі раён) тэл. 8 (01514) 2 80 33